





Сормайцы ў калгасах

ЧЭРЫКА. (Брыгада «Зьвязь»). За адну хвіліну пашырыліся на Чэрыкае — сормайцы прыехалі. Іх сем чалавек.

З бацькаў усьмешнай расказаўшы першую прыгожую сваю падарожжа на Саваньку Беларусь.

Завіруха бушуе. Аўтабус ледзь ледзь, прабіваючы сьцягамі вясны, сунецца ўперад. За 3 кіламетры ад Прапойску зусім заважыў у сьнезе. Аўтабус стаў. Прачысла азіраўся. Аўтабус і на сьнегах ехаў далей. Мушы ацудвалі сабе надраньне, але васьм жалчын і ледзі прамаўлялі да самых наседняў.

Прыехалі ў Чэрыкае. Як нім хутчэй вывучыць беларускую мову, каб раэумець сельшчына? — Дзе можаць азіраць сельшчына — гаспадарчыя атары? — Колькі сабраць пасянага фонду? — Чаму не прадуць сельшчына — паспадары майстэры?

Вось пытаньні, якія цікавяць сормайцаў.

6-га ліста, вечарам, чэрыкаўскі парком бітком набіў рабочымі і калгасніцкай гор. Чэрыкае.

Алі 21 тэма сормайцаў ішам вам прадлежанае прынятае. Сумесна, рука аб руку, будзем ісьці ўперад і пакаршоўнае раіць напаліваю ў горадзе і вёсцы, — завілі сормайцы на школе рабочым і калгасніцкай у гор. Чэрыкае.

Гутка прысутныя да практычнае работы. Рабочыя сормайцы сумесна і калгасніцкай абгаварылі пытаньне, як ідзе падрыхтоўка да вясновае сабур у Чэрыкаўскім раёне.

Брыгадзір «Зьвязь» В. ВОІНАУ.

Гомельскі гарсавет — эф над Гомельскім раёнам

ГОМЕЛЬ. (Нам кар.). Гомельскі гарсавет ужо шостае над Гомельскім раёнам. Надаўна вясня гарсаветам і Гомельскім РВК азначаны палітычны дагавор, паводле якога РВК абавязваецца на 50 проц. прамаўляць калектывізацыю ў раёне ў часе вясновае пасянае кампаніі. Раёнамкам абавязваецца таксама забяспечыць Гомельскі раёнавыя і малочныя прадукцыі.

У саваго гарсавет, паводле дагавору, павінен забяспечыць вёскі Гомельскага раёну шугуным угнаеннем, машына-каннымі станцыямі і тэхнічнай сілцай. Гарсавет абірца закупіць для раёну два трактары.

Раённая канфэрэнцыя батракоў

БАРЫСАУ. 9. (Па тэлеф. ад нам. кар.). Абгаворы раённая канфэрэнцыя батракоў і батрацка Барысаўскага раёну. На канфэрэнцыі прысутнічала 330 чалавек. Раёнавыя батрацкія пачыталі аб пераходзе раёну на сучасную калектывізацыю і аб удзеле батракоў у пасянай кампаніі.

Канфэрэнцыя ітца сакратар гаркому КН(О)Б т. Блуца. У часе канфэрэнцыі 88 батракоў, у ліку якіх знаходзіліся адзін стары 88 год, падлілі зьяву аб удзеле ў партыю.

Канфэрэнцыя ітца прынамсію тэатру ЦК КН(О)Б, у якой заўважылі партыю, што батрацка Барысаўскага раёну прымае актыўны ўдзел у правядзеньні сучаснае калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва. У сваёй рэзалюцыі канфэрэнцыя патрабуе ад улады забяспечыць ўсіх парцаў, касавіцаў і сьцягоў і інакш іх пад кулацтва вядуць Уставам.

Асьветнікі — на дапамогу вясновай сябце

НАСЬЦІОНСВІЧЫ (нам кар.). Абдубчы районы сход працянуць асьветы Касьцюковіцкага раёну. Асьветнікі паставілі адлічыць у фонд калектывізацыі 6-дзёны заробак у бліжнім годзе. На сабраўны грошы ў колькасці 3.000 руб. асьветнікі Насьціонсвічэ раёну прыдуць аб абстаўку трактар для с-г. калгасу і газэты «Зьвязь», над якой яны шэфуюць.

Каштоўнасці — у фонд індустрыялізацыі

М. ВУЗДА (нам кар.). Абдубчы агучылі сход парадных жэнічын усіх нацыянальнасьці м. Вузды. Па школе было паводле паводле с-г. калгасу і інакш жэнічын і індустрыялізацыі і абароне краіны. Тутжа на школе ўступілі ў члены Асацыяцыю 60 жанчын. Арганізацыя вайсковых гурток, у які завісала 45 жанчын.

Новы калгас імя газэты «Зьвязь»

ЖЛОБІН (нам кар.). Вольні і сэраліні вёскі Палаватнае паставілі арганізаваць калгас на плошчы 1.980 гект. зямлі. Усёно ў калгасе ўступілі 74 бліжнечыя сельшчыны і гаспадары. Калгасніцкі паставілі назваць свой калгас імя газэты «Зьвязь».

Так нельга выхаваньні кадры

ВОРША. (Нам кар.). У Воршы адкрылі курс на падрыхтоўку ў ВУ. На курс завісала 50 чалавек, якія зьяўляюцца рабочымі і прадпрыемстваў, камунарамі, калгасніцкай і батрацкай.

Курс працянуць яшчэ больш чым 10 дзён. Дрэнны зьяўляюцца ў нарта ітцаж курсыяны. Спэцыяльнае дзеяць у размеру 15 руб. Кватэр няма, жывуць курсанты ў доме Селяніна, хто ў аймага і г. д. Лекцыі наведваюцца на больш як 16—18 чалавек. Калі на будзе зьяўнацца належная ўвага на гэтым курсе, то ітцаж рэзультат.

Барацьба са злосьным распрадачам жывёлы

БАБРУЙСК. (Нам кар.). Бабруйскі адгучоны суд разгледзеў у 26 на 31 студзеня 13 справ аб злосьным распрадачам жывёлы кулакамі.

Так кулак Шаўна І. прадуў 2 кароўны, 2 вёскі і каля; Рагудуў Мікола прадуў 2 кароўны, 1 цагку, 3 агны і 4 свінны; Дзехідуў Іван абдуў каля 4 кароўны, 2 агны і свінны.

Усе 13 кулакоў за злосьны распрадач жывёлы прыгавораны да пазбавленьня волі тэрмінам ад 1 да 3-х год з канфіскацыя ўсёй маёмасці і высельваньнем за межы БССР.

За злосьны распрадач жывёлы

МАЗЫР (нам кар.). Гэтым днём пародны суд разгледзеў справу кулака В. Бары. Маёнара раёну, Савіна Брыгады, які абавязваецца ў злосьным распрадачам жывёлы. Суд прыгаваруў Савіна В. на два гады пазбавленьня волі, а канфіскацыя ўсёй маёмасці і высельваньнем усе яго сям'я ў мясцоў БССР на тры гады.

Фабрыкі і заводы, раўняюцца па перадавіках!

УСЕ СІЛЫ НА ВЫКАНАНЬНЕ ПЛЯНУ ДРУГОГА КВАРТАЛУ

Барацьба за 100-процэнтнае Выкананьне пляну — гэта барацьба за ліквідацыю кулака і нэпмана

КОЖНЫ ПРОЦАНТ НЕДАВЫКАНАНЬНЯ ПЛЯНУ БУДЗЕ ПАСЛАБЛЯЦЬ СІЛУ НАШАГА НАЦІСКУ НА КЛЯСАВЫХ ВОРАГАЎ, АДАЛЯЦЬ ТЭРМІНІХ КАНЧАТКОВАЕ ЛІКВІДАЦЫ

ПЕРАМОГА Чырвонага Кастрычніка

ВОРША. Цьвіковы завод Чырвоны Кастрычнік за першы квартал недавыканаў сваёй праграмы на 21,8 проц. За студзень завод дабіўся значных посьпехаў. Прамфінплян за гэты месяц выкананы на 100,8 проц. Гэтыя посьпехі дасягнуты, дзякуючы таму, што заводскія арганізацыі святачасова і рашуча завастрылі ўвагу ўсіх рабочых вакол выкананьня прамфінплян.

Першыя посьпехі „Энэргія“

На заводе „Энэргія“ за студзень вызначыўся значны прорыв. Калі за першы квартал прамфінплян быў недавыкананы на 20,9 проц., дык за студзень прамфінплян выкананы на 97,5 проц. Вітаем рабочых заводу „Энэргія“ з першымі посьпехамі.

Падцягнуць апараты заводу і трэстаў

Весткі аб ходзе выкананьня прамфінплян складаць жонкіны 10 дзён

У радзе трэстаў зусім недавыкананьня наладзіла сувязь з прадпрыемствамі і падлікі работы апошніх. Заводы і фабрыкі з вылікам спазьненнем даюць весткі аб выліках работы за мінулы месяц. Сьцьня гэтага весткі трэст атрымаў на раей 14-15 наступнага месяца. Так, напрыклад, у Белхатэрскае, Беластрацкае, Лёскае, Вельшляцкае і іншых заводах прамфінплян за студзень.

Характэрна, што трэсты літца гэтае становіцца зусім парамфінплян (?).

У Белхатэрскае былі зьяўляюцца, калі ў іх сьцьнялі аб выкананьні заводскіх прамфінплян за студзень.

— Што вы, што вы, так хутка (?), раей 16-га ліста літца весткі у нас быць на можа.

У Лёскае таксама былі зьяўляюцца: «Мы-ж нават тэрміновы дамысьні ў заводскіх прамфінплян на раей 10-12 калітага месяца!»

Трога самае і ў іншых трэстах. Трэба наладзіць сыстэматычна і сталую інфармацыю з заводаў аб ходзе выкананьня прамфінплян, неабходна, каб трэсты мелі весткі аб выкананьні заводскіх прамфінплян за кожныя 10 дзён, а не чакаль іх да 15 наступнага месяца. Трэба дабіцца большай блізкасьці ў работе апаратаў на заводах, таў і трэстаў.

Бліскучы прыклад бальшавіцкай работы

Гута „Камінтэрн“ значна перавыканала прамфінплян

БАБРУЙСК. (Нам кар.). Гута „Камінтэрн“ — на першы месяц па выкананьні прамфінплян. Вытворчая праграма за першы квартал выканана на 116 проц. Сабеконт выжыны замест 7,14 проц. на плане — на 10,77 проц. Прадукцыйнасьць працы павялічана замест 13 проц., вызначаных плянам, на 20 проц. Брак і бой зьявіны на 8,8 проц. да 4,65 проц.

Першы месяц другога кварталу — студзень — даў на месяц бліскучы вынікі. Плянам вызначана было выпусціць 339 тон прадукцыі, выпушчана — 418,13 тон. Бой і брак наведзены да 3,8 проц.

Увесь рабочы калектыв ахоплены сацыялістычным энтузіязмам. Рабочыя заводу ўпарта б'юцца над кожнай драбніцай, шукаючы шляхі для палепшэньня сваёй работы. Зацікаўленыя сацыялістычным спаробніцтвам нарта влікае. Не паспяваючы работы спончыць работу, як ужо б'юцца на дашкі, на якой завісалацца штодзённая выпрацоўка кожнага рабочага, і глядзіць — ці не адстае ён.

Энэргічна працуе група па барацьбе з прагуламі. Прагульчыка тут-жа выкаіваюць на сход рабочых дапае вёшны і прычым прагулу высвятляюцца да тонкасьці. Злосьным прагульчыкам тут-жа абвешчацца байкот.

Кожны месяц на заводзе адбываецца вытворчы вечар. Зьмены рапартуюць аб выніках сваёй работы. Заводжак «Чырвоны блок» б'юцца ітца бітца гукаў і надбавікаў. Затое тым, хто паказвае посьпехі ў работе, перадаюцца прызы — Чырвоны сьцяг.

Ад ударных варыятаў і ўдарных зьмен рабочыя «Камінтэрн» перайшлі да вышэйшае формы — ударнага заводу.

Рабочыя гуты «Камінтэрн» сапраўды панавоюць бліскучы ўзор бальшавіцкай работы. Прыклад з іх павіны ўзяць рабочыя ўсіх заводаў.

А. М.

На шчацінай прарыў „Спаборніцтва“ на большую колькасць прагулаў

БАБРУЙСК. (Нам кар.). На бабруйскай шчацінай фабрыцы — прарыў у выкананьні прамфінплян. За ПЕРШЫ КВАРТАЛ фабрыка недавыканала 31 проц. пляну, а за студзень недавыканала яшчэ больш — 33 проц.

Апрача некаторых, сапраўды аб'ектывных прычын, які настаяць сыру, на фабрыцы наглядзецца рад ненармальна зьявіч. Асабліва небяспечна абстаць справа з прагуламі. Калі за першы квартал прагулы складалі 12 проц., то за студзень яны выраслі да 14 проц. Нязначна дробяць і рабочыя ўжо бітца ў амбуляторы, а там са скуры лезуць, каб атрымаць водпуск. Характэрна, што некаторыя рабочыя, атрымаўшы водпуск «па зрабове», прыходзілі на фабрыку і праці даць ім «падарыць». Выпулены нават выпадан, калі адзін з такіх «хворых» увечары зусім здаровым наведзеў тэатр.

Есьць на фабрыцы і цікавыя лічы. Напрыклад, рабочы АБЕЛЕУ і сьнежны прагулаў 30 проц. РАБОЧАГА ЧАСУ, а ў студзені — 54 проц., рабочы ГЕРШОН у сьнежны прагулаў 25 проц. рабочы КРАМІНКАУ у сьнежны меў 20 проц. прагулаў, а ў студзені — 25 проц., рабочы РЫБАН РОЗА у сьнежны прагулаў 7 проц. свайго рабочага часу, а ў студзені — 35 проц. Адзін выпраджывае другога.

Да гэтага часу на фабрыцы амаль не влілі барацьбу з гэтым адмоўным зьявішчам. Партыйнае вчойка зусім не разгавала на паводніх партыйцаў — актыўных прагульчыкаў.

ЗАРАЗ РАБОЧЫЯ ФАБРЫКІ АБВЯСЦІЛІ СЯБЕ УДАРНИКАМІ. Паглядзім, што павіжа лота.

Халтурніцы выконваюць свае задачы

РАГАЗЫ. Завод імя Халтурна ў першым квартале выканаў свой прамфінплян з некаторым перавышаньнем. Інакш гледзячы на тое, што рамонт адзін лесалінійны рамы цягнуўся замест 3-х тыдняў, амаль 2 з палова, месяцамі. Але завод на гэтым ня спыняецца. Халтурніцы паставілі сабе задачай перавыкананьня прамфінплян. АДНА ЗЬМЕНА АБВЯСЦІЛА СЯБЕ УДАРНИКАМІ. ЦЯХ УКАЛІЧЫКА Добраахотна зьнізіў расцэнкі.

Рабіор Т. МІЦІН.

ЗАВОД „КАМУНАР“ ІДЗЕ УНІЗ

ЗАВОД КАМУНАР (Менск) за першы квартал б'юцца дабу амаль поўнасьцю выканаў свой прамфінплян. На жаль, за студзень завод даў значнае недывыкананьне вытворчай праграмы — на 11,1 проц. Паводле пляну, завод павінен быў выпусціць прадукцыі за студзень на суму 262.000 руб. Выпушчана — гэты ўсё за гэты месяц толькі на 227.000 руб. Заводжкі арганізацыі павіны зарэз-аца прыняць адпаведныя меры.

ФАБРЫКА „НАСТРЫЧНІК“ ПАДВЯЛА

Шчэпава фабрыка «Прафінтэрн» (Віцебск) выкаіла вытворчую праграму за студзень на 97 проц., фабрыка імя Валдэскага (Менск) — на 105 проц., фабрыка «Камінтэрн» (Гомель) — на 106 проц. і толькі шчэпава фабрыка «Настрычнік» (Менск) недывыкала праграму на 18 проц.

Па віне «Настрычніка» большытрат у ітца ня выкаіла вытворчую праграму на 6 проц.

Паводле «Настрычніка» свайі дрэнны работ у студзені сам сьце перавыліў з чырвоныя дашкі на чэрну. Галоўныя прычыны невялікае вытворчай праграмы зьявіла ў тым, што фабрыка неса свая падрыхтоўка да працы на вырб летай варыі, і гледзячы на тое, што «аб'ектывныя прычыны»

А. М.

Забяспечым рамонтныя майстэрні жалезам

Незабэспечаньне с-г. майстэрні патрабуе колькасць жалеза стовіць пад пагару выкананьня заданьня па рамонт с-г. машын і трактараў да вясновае сабур.

Упоўнаважаны СНК БССР па пасунай каліпай тав. РАЧЫЦКІ пранавоў Нармагандлю, Белнааспазу, Белпапавоау, Бельсэпэтрцу, Белнагаспазу, Бельсэбанку, усім АВК — усе жалеза, якое выдзелена для шырокага рынку, безадкладна напіраць у с-г. майстэрні.

Рудматэгаландлю пранавоўна адабраць з лому на менш 200 тон жалеза для с-г. майстэрняў.

АВК і РВК, а таксама арганізацыі, якія вядоўць с-г. майстэрням, пранавоўна прыняць рашучыя меры, каб усе жалеза, якое асьць на месцох і ня прызначана для будаўнічых мэтаў, было тэрмінова перадава с-г. майстэрням для рамонт машын.

В.

АХОВА ПРАЦЫ НА ЧЫГУНЦЫ ФАРМАЛІСТЫЯ З МББ

Вольні моцныя тэмпы работы ў нашай прамысловасьці наогул і ў прыватнасьці на чыгунцах, павіны быць выкаіцца з боку адміністрацыі і гаспадарчых органаў большыя колы да ўмоў работы на прадпрыемствах. Між тым, у асабна ахова працы робіцца вельмі мала, што абвешчае на тымлі на зьяву рабочых, але і на посьпехе работы ўсёно прадпрыемства і прадукцыйнасьці працы.

Сацыялістычнае спаборніцтва, на жаль, не закранула пытаньні аб аховах працы. Вельмі рэдка сустрачаюцца гэты сацыялістычны дагавор, паводле якога адміністрацыя ўзяў-б на сабе наўня абавязкі па карэным палепшэньні ўмоў работы на прадпрыемствах. Асабна вядоўна інспекцыя працы і Віцебскага вулаў чыгуны, якое было праведзена ітцава інспекцыя працы МББ чыг., паказвае, што ў нашым аховах працы ітцава інтэнт непадоўга.

На гэтых жа на некаторых дасягненьні і палітычным адпаведна і асьветленьні, пабудову пад'ёмнікаў, дэляж уборны — агульнае становішча ахова працы ў радзе месц застаецца неадназначна.

Калітальныя работы на аховах працы ў 1928 г., на якія былі асыгнаваны грошы з фонду ахова працы і палітычнай і ўзмацненьня чыгуны спончыны з вылікам спазьненнем, прычым нагляд за выкананьнем гэтых работ як з боку аддзелаў праўдзеныя дарогі, так і з боку аргану саваў і ітцава працы амаль ня было. Таму ў гэтых калітальных работах ітцава неахопаў.

Асабна дрэнна адбываецца на работе слабое асьветленьне трактары і машынаў шляхоў на ст. Віцебск, Ворна, Барысаў, Менск таварна, а таксама слабое асьветленьне ў самім дэле станцыі Віцебск. На меншую шкоду прыносяць і кансае асьветленьне менавіта дэле, тавара-важонцаў, лому менавіта вчойка рабочыя на прычале слабое магчымасьці катлоў, якія забяспечваюць парай апарату сетку ў тых-жа майстэрнях. Вентыляцыйнае ўстаўнкі, якія абсталяваны сунія майстэрні, не даюць належнага эфэкт. І яноу такі влінава адміністрацыя, якая ня соцяць з іх работай, рамонтам і ўтрыманьнем. Уборка майстэрняў носць выпадковы характар і ў радзе месц робіцца ў рабочы час.

Асабна, якія вядоўць гэтымі асьветленьнямі, мала ўвагі звяртаюцца на ітцава працы пераважна маладога гектнічна персаналу ў асноў лашта нагляд за аховах працы.

Інспекцыя працы МББ чыг. ітца не перайшла на новыя мэталы работы, Між ітца, гэтым дэле прадвядуць Бельбю ЦК чыгуны ітцава аслушка дэле ітцава працы МББ чыг. аб л работе. Прэзвудым Бельбю пранавоўна ітцава працы паскорыць пераход на новыя мэталы работы, а таксама правярць працаўдальнасьць ітцава тэарэтыя сьцягу чыгуны, і аб тым, хто не справіцца са сваімі адказамі, паставіць пытаньне аб замене ітцава больш падрыхтаваным таваршым і актыўна каміі ахова працы.

Вучыраць павіны прасачыць за тым, каб пранавоўна прэзвудым Бельбю была як мага хутчэй праведзена ў яшчэ.

ЛІКВІДАЦЫЯ КУЛАЦТВА, ЯК КЛЯСЫ

— на аснове суцэльнае калектывізацыі

Апіраючыся на згуртаванасць беднаты і батрацтва, сумесна з серадняком, арганізавана праводзіць ліквідацыю кулака

Пры раскулачваньні не закронаць сераднякоў

Палітычная блізарукасьць чэрыкаўскіх арганізацыяў

Работа сярод беднаты амаль не пачата

Паставаны калгасніцаў аб раскулачваньні ня выконваюцца

Ветрыні раён на Палачынне ідэю першым на калектывізацыі. Гэта раён судальнае калектывізацыі. Але мясцовыя працаўнікі лічце не зрабілі з гэтага ніякіх вывадаў у галіне ліквідацыі кулацтва, як класна. Наогул, у Ветрыні раёне раскулачваньне амаль не пачалося. Партарганізацыя не згуртавала беднаты, пры калгасе групы беднаты ня створаны, наогул сярод беднаты ніякай работы не вядзецца. Раг паршніцкі наогул не разумеюць лэзугаў аб раскулачваньні. Напрыклад, старшыня Бабінецкага калгаса аб адважыні калгасцаў, член партыі, Чырвоны пінаў і райкідэна таварштва наступна: «неабходны грошы на раскулачваньне кулацкіх гаспадарак, на закупку пажыноў жывёлы і кантрактаў».

Сакратар Варонскай вчойкі Пятроўскі на запытаньне, як праводзіцца раскулачваньне, адказаў: «газет ня чытаю, дырэктывы ад райкому не атрымаў», — вое і ня ведаю».

На радзе сходаў калгасніцаў былі прыняты паставаны аб перадачы маёмасці кулацкіх гаспадарак калгасам, але гэтыя паставаны сельшчынамі раёнавыкамонам ня выконваюцца.

Брыгадзір «Зьвязь» МІНОВІЧ.

У адміністрацыйным парадку

Практыка раскулачваньня ў Круціцкім раёне судальнае калектывізацыі выкаіла рад сьнежнаўны партыйнае лічце ў гэтым пытаньні. Некаторыя рабочыя вчойка таво, каб пры раскулачваньні ітцава працы на сьцяга-банджычкі масі і акаціціціць гэтае мэршэпэствы пра ітцава ўдзеле, лічце больш матэрыяльнае прыстаца дэлемаго мінцы. Такі факт меў месца ў Паўднёвым сельшчыне, дзе праводзіцца раскулачваньне чыста адміністрацыйным парадкам. Вольні і батраці ня прыдуць да ўдзелу ў раскулачваньні, не зразумелі яго сапраўдных мэт.

Калектывізацыя ў сельшчыне не замацавана. Асабліва слаба праводзіцца работа з жэнічымі, не гаворыць ужо аб работе з бядстаго вёскаў. У выніку — кулацкі і агітсаветыя вчойка выкаітоўваюць жэнічын для барацьбы з калектывізацыяй.

Ня ўсёды, аднак, мясцовыя арганізацыі рабун акаціціціць калектывізацыю і раскулачваньне чыста адміністрацыйна мэста ў Паўднёвым сельшчыне. У большасьці сельшчынаў ў Загараньскім, Цычэрнскім і Коўнцкім, па прыклад, мясцовыя работнікі падлілілі да вылікаўны паставаньня перад імі адзін годлі працягла, прыдуць у будніца-сераднякі мясц. Тут мясц сельшчына прымае актыўны ўдзел у раскулачваньні, стварае пасянаны фонд і асагульвае жывёлу.

Трэба, каб гэтыя прыклады былі падставай у аснову работы на раскулачваньні. Мясцовыя арганізацыі павіны з большай адказнасьцю надходзіць да вылікаўны дырэктывы партыі.

Брыгадзір «Зьвязь» КЛІМАУ.

НЕ ЗАКРАНАЦЬ СЕРАДНЯКА

У Вуздынскім раёне, Менскае акругі, дырэктыву партыі аб раскулачваньні зразумелі пасвойму. Раскулачваньне было пачата адміністрацыйным парадкам, без шапярэннага раскулачваньнае работы сярод батракоў і беднаты. Пытаньне аб раскулачваньні на буднічых сходах не абмярковалася. Раскулачваньне ў радзе месц было праведзена не на аснове калектывізацыі. Напрыклад, у Лашанскім і Слабада-Чыраўскім сельшчынах была канфіскавана маёмасьць у кулакоў, на гледзячы на тое, што калгасцаў у гэтых вёсках няма. Канфіскаванае маёмасьце і ітца, сродкі вытворчасці прышлося вазіць у калгас за 13 вёрстаў. Само раскулачваньне праводзілі апарцыйным парадкам. Канфіскавалі ў кулакоў на толькі сродкі вытворчасці, але таксама хатні скарб, прадукты і г. д.

У Лашанскім-жа сельшчыне пры раскулачваньні быў дапушчаны перагіб — былі закруты сераднякі гаспадаркі.

